

Божым шляхам

Рома, экклезія, іконы

Дзівосы бываюць у нас. Адзін сьвятар, будучы вельмі аброчны — мала зарабляючы, выдаець каля 60 даляроў у месяц на выдавецтва беларускае — можа быць гэтага прыкладам іншым. Дзівосы, ведама, ня ў гэтым, а ў наступным у яго і ў другога. У паважанага сьвятара гэтага, на жаль, блага з роднай моваю. Народную — сваю мясцовую мову беларускую, жывучы ўвесел час на чужыне, ды ня пішучы, ён хіба на палавіцу забыўся, а літаратурнае мовы беларускае ня вучыўся. І вось ён важыўся два слова беларускія адмінінці на іншыя. Першым із гэтых словаў ё „Рым“, адмененае ім на „Рома“, бо Італьянцы сталіцу сваю гэтак завуць. Ён маў-бы пацікавіцца, чаму Беларусы кажуць „Рым“, бо справа датыкаецца мовы беларускае. Калі-б пацікавіўся, дык даведаўся-б, што яшчэ ў мове праславянскай, з каторае ўсе цяперашнія мовы славянскія, замест „Рома“ вымаўлялі „Рым“, затым гэтак ё цяпер у ўсіх мовах славянскіх. Калі-б рабіць так ізь іншымі словамі, як ён зрабіў з „Рымам“, дык трэ' было-б, прыкладам, замест „князъ“, „хлеб“, „пенязъ“ (найдрабнейшая манета калісь у нас ужываная) ужываць „кунінг“, „глайфс“, „пфэнінг“, бо гэтак было ў мове германскай, з каторай гэтая слова пераняты да мовы праславянскае.

У чужых, перанятых да мовы праславянскае, словах сталіся зьмены подле яе асаблівасцяў, а нам спалі такія слова ўжо ператвораныя. Ня лічыцца з гэтым, адмінінці іх на нязъмененныя хормы чужых словаў, знача ня лічыцца зь істасцяці мовы свае. Бо мова беларуская складаецца з таго, што спала ёй з мовы праславянскае ды з прыдбанага за апрычонага жыцця свайго.

Што адмена „Рыму“ на „Рому“ дзікай, відаць таксама з таго, што аўтар адмены спыніўся на „Роме“, а ўжо прыметніка „ромскі“ ад „Ромы“ і „Рамляніна“, жыхара „Ромы“, у яго ня бачым, прыметнік ё „рымскі“.

Той самы сьвятар яшчэ слова „касьцёл“ — з чэскага „костэль“, каторае з лацінскага *castellum* — малы горад, гарадок (рас. „крепостца“) [sic! — Рэд.] адмінінці на „экклезія“. Згодна із сваім значаньнем лацінскім, у мове чэскай „костэль“ знача „святыня“ (будынак), бо ў старавеччу сьвятыні былі заразом абароннымі месцамі. У мове нашай і ў польскай значаньне слова „касьцёл“ пашыралася ѹ на (каталіцкую) царкву як арганізацыю. Такім парадкам, тут слова даўно перанятае ѹ усім зразумелае адменена на таксама чужое, нам новае, незразумелае. Адно тады варта аддаліць барбарызм, калі замест яго дамо слова сваё. Таксама ѹ тут прыметніка ад „экклезія“ не сустракаем.

Колькі год таму а. Леў Гарошка напісаў у „Божым шляху“, што іконамі завуць абразы аднае малярскае школы. Зь лягкое руکі ягонае іконаю пачалі зваць у нас некаторыя кожны абраз сьвятога.

„Ікона“ слова грэцкае („айкон“), і ў мове грэцкай яно азначае кожны абраз, незалежна ад школы, ды як абраз сьвятога, так праклятога, як чалавека, так і звера. Прыйкладам, у грэцкім арыгінале Евангелі сув. Мацьвея 22:20 і Маркі 12:16 іконаю названы малюнак цэсара на манэце, у ваб'яўленыні сув. Яана апостала 12:14 іконаю названы абраз звера.

Значыцца, грэцкае слова „ікона“ мае значаньне сусім такое, як беларускае абраз, і мы, маючы сваё, ані не патрабуем пераймаць чужое.

Перанятае слова „ікона“ да мовы расійскае адзяржала там толькі значаньне абраза сьвятога, сьвятых. Прыйчына: калі які народ ізь ніжшай культурою пераймае слова ад народу з культурою вышшай, дык часта прыйдаець такім словам значаньне вышшае. Гэтак, прыйкладам, „обыватэль“ у мове чэскай знача „жыхар“, але перанятае зь яе да мовы польскай знача ў ёй „грамадзянін“. Пераймаць слова „ікона“ ў яго значанью расійскім — знача пераймаць русыцьзам, расійскі гэленізм.